

## Праблемы распрацоўкі электронных сродкаў навучання для малодшых школьнікаў

У малодшым школьнім узросце дзеці асабліва ўспрымальныя для засваення другой мовы. Таму вельмі важна не прапусціць найбольш зручны час для ўзбагачэння і пашырэння слоўнікавага запасу вучняў, першапачатковага фарміравання іх маўленчых навыкаў. Сёння ўжо нікога не трэба пераконваць у тым, што навучанне беларускай мове ў пачатковых класах школ з рускай мовай навучання з першага класа садзейнічае не толькі больш трываламу і свабоднаму практичнаму валоданню ёю, але і нясе ў сабе вялікі інтэлектуальны, выхаваўчы і маральны патэнцыял. Аднак гэты накірунак утрымлівае ў сабе шэраг складаных праблем, якія патрабуюць дэталёвага разгляду. У прыватнасці, нельга лічыць вырашанай праблему навучання лексіцы ў практэсе авалодання беларускай мовай як другой у малодшым школьнім узросце.

У пачатковай школе закладваюцца асновы валодання беларускай мовай. Разам з развіццём камунікатыўных уменняў вучняў у розных відах маўленчай дзейнасці вялікая ўвага надаецца фарміраванню навыкаў валодання моўным матэрыялам. Пасляховае навучанне беларускай мове ў малодшым школьнім узросце з'яўляецца асновай для развіцця ўменняў у вусным маўленні і чытанні на аснове моўнага матэрыялу і навыкаў (у тым ліку лексічных), сфарміраваных на пачатковым этапе.

У школах з рускай мовай навучання пры невялікай колькасці вучэбных гадзін, абмежаванасці ў маўленчай практицы дасягнуць высокага маўленчага развіцця дзяцей можна толькі разнастайнай арганізацыяй навучання і выбарам адпаведных метадычных сродкаў навучання. Менавіта таму з'явілася неабходнасць у распрацоўцы для школ названага тыпу камп'ютэрнай навучальнай праграмы.

«Беларуская лексіка» – гэта першая мультымедыйная праграма па беларускай мове для вучняў 2-4 класаў школ з рускай мовай навучання, якая прадугледжвае магчымасці прымянення інтэрактыўных метадаў навучання з выкарыстаннем персанальных камп'ютараў.

Мэты праграмы:

- актыўізацыя, узбагачэнне і пашырэнне слоўнікавага запасу вучняў;
- удакладненне значэння вядомых слоў;
- дапамога ў засваенні лексічнага мінімуму, прадугледжанага праграмай;
- фарміраванне ўмення карыстацца слоўнікамі: беларуска-рускім, руска-беларускім і тлумачальным;
- развіццё маўленчага слыху і моўных здольнасцей вучняў;
- фарміраванне арфаграфічнай пісьменнасці;

7) маўленчае развіццё дзяцей; 8) развіццё пазнавальнай актыўнасці вучняў; 9) лінгвакультурнае развіццё вучняў.

Камп'ютерная програма распрацавана ў выглядзе ўрокаў-модуляў. Кожны ўрок змяшчае пэйную колькасць лексічных адзінак, аўтаданых агульной тэмай. Паслядоўнасць работы наступная: презентацыя матэрыялу, замацаванне шляхам выканання трэніровачных практикаванняў і кантроль (у канцы кожнага ўрока камп'ютер фіксуе колькасць правільных адказаў і колькасць дапушчаных памылак).

Да кожнага ўрока распрацавана сістэма практикаванняў па замацаванні вучэбнага матэрыялу. Большая частка заданняў спрыяе развіццю чытацкіх здольнасцей вучняў, стымулюе іх самастойны пошук.

Програма змяшчае тры слоўнікі:

руска-беларускі і беларуска-рускі слоўнікі. Усе слова размешчаны ў алфавітным парадку, а сістэма пошуку па першай літары слова паскарае работу над вучэбнымі заданнямі;

тлумачальны слоўнік змяшчае звыш 160 слоў. Пасля тлумачэння значэння слова падаюцца ка-роткія фразы і выразы, прыказкі і прымаўкі.

За кожнае выкананае заданне вучань атрымлівае якасную ацэнку: *Цудоўна! Выйдатна! Добра! Хораша! Малайчына! Не хвалюйся! Пасправай зноў выканань заданне. Думай лепш. Будзь уважлівы.* Наўмысна не выкарыстоўваецца на этапе кантролю бальная сістэма ацэнвання, бо галоўная задача – стварыць не комплекс цяжкасцей, а матывацію для дасягнення поспеху.

У якасці ілюстрацыі разгледзім модуль аднаго з урокаў.

Тэма ўрока: «Назвы жывёл» (3 клас).

1. Уступнай гутарка.

Пытанні на актуалізацыю ведаў.

2. Знаёмства з новымі лексічнымі адзінкамі (дэманстрацыя).

На этапе дэманстрацыі на экране з'яўляюцца лекцічныя адзінкі і адпаведныя малюнкі. Справа – напісаныя слова – назвы прадметаў. Выкарыстанне камп'ютера дазваляе фарміраваць графічны вобраз слова разам з яго гукавым і маторным вобразамі.

Адначасова з графічным адлюстраваннем слоў малодшыя школьнікі маюць магчымасць паслушаць кожнае слова (такім чынам фарміруюцца гукавы вобраз слова). Пісьмовая ж фіксацыя лексікі (у правай частцы экрана) садзейнічае замацаванню сувязей (моварухальных, слыхавых, зрокавых), што спрыяе лепшаму запамінанню. Падчас работы з ПК да зрокавага канала ўспрымання дадаецца маторныя. Магчымасць перасоўваць лекцічныя адзінкі з дапамогай мышкі садзейнічае запамінанню, фарміраванню адвольнага мыслення, павышэнню ўстойлівасці ўварі.

Нагляднае прад'яўленне лекцічнай адзінкі абумоўлена ў першую чаргу психалагічнымі асаблівасцямі малодшых школьнікаў, мысленне якіх яшчэ захоўвае наглядныя характеристы. Зрокавае і слыхавое ўспрыманне дапамагае вучню актыўна і свядома засвоіць лекцічны матэрыял.

У працэсе навучання без ужывання камп'ютера знаёмства з лексічнымі адзінкамі адбываецца часцей за ўсё франтальна. Пад час работы з камп'ютерам улічваюцца індывідуальныя асаблівасці кожнага вучня: тыя з іх, у якіх больш развіта слыхавая памяць, маюць магчымасць паслушаць тое ці іншае слова неабходную колькасць разоў, а школьнікі, у якіх пераважае зрокавая памяць, больш увагі звязваюць на графічны вобраз слова.

Знаёмства з лексічнымі адзінкамі з дапамогай камп'ютера ўключае не толькі пасённае сузіранне, але і выкананне першых простых аперацый:

распазнаванне значэння слова на аснове яго графічнага вобраза: камп'ютер «вымайляе» слова, вучні знаходзяць адпаведныя малюнкі і «падлісаюць» яго;

распазнаванне значэння слова на аснове яго графічнага вобраза: камп'ютер «вымайляе» слова, вучні знаходзяць адпаведнае слова на рускай мове;

размяшчэнне лексічных адзінак у алфавітным парадку;

адгадванне загадак, адгадкай да якіх з'яўляеца вывучаемае слова;  
распазнаванне прадмета па яго прыметах і выбар адпаведнага слова-назвы і г.д.

### 3. Трэніроўка ўжывання лексікі.

На этапе трэніроўкі ўжывання лексікі вучні будуць выконваць наступныя аперацыі па спалученні лексічных адзінак:

складанне словазлучэнняў з прапанаваных слоў;  
аднаўленне «разбураных» сказаў і выказванняў;  
лагічнае азначэнне слова, падвядзенне яго пад бліжэйшы род і выдзяленне відавых прымет (дзік – звер);  
дзялэнне прадметаў па пэўных прыметах на дзве групы (дамашніх і дзікіх жывёл);  
выключэнне аднаго прадмета з названых, які не ўваходзіць у адну відавую группу: вожык, дзік,  
вавёрка, зязюля і г.д.

Акрамя таго, кожны ўрок змяшчае невялікі арфаграфічны трэнінг на ўстаўку прапушчаных літар. Пры гэтым дапушчаныя памылкі не застануцца на экране манітора ні на хвіліну, і, значыць, не зафіксујуцца ў памяці вучня.

Арфаграфічны ўменні абапіраюцца на наступныя віды арфаграфічнай памяці: слыхавой, зрокавай, кінестэзічнай (паскладавае арфаграфічнае прававорванне слоў) і матарнай. У працэсе фарміравання арфаграфічных уменнія неабходна адначасова абапірацца на ўсе віды арфаграфічнай памяці. Камп'ютэрная праграма дазваляе максімальна ўлічваць гэтыя асаблівасці.

Кантроль з боку настаўніка заключаецца ў непасрэдным назіранні за выкананнем трэніровачных практикаванняў. Настаўнік можа выклікаць асобных вучняў, каб праверыць правільнасць выканання імі практикаванняў, а можа выкарыстоўваць адцягненую ў часе праверку ў вуснай ці пісьмовай форме. Канчатковы вынік работы за ПК вучань вучаваць абавязковая павінен паказаць настаўніку. У залежнасці ад выніку і затрачанага часу настаўнік можа прапанаваць пайтaryць урок або звярнуцца да тлумачальнага слоўніка. Заданне можа быць такім: «Знайдзі слова. Прачытай слоўнікавы артыкул. Прыдумай свой прыклад.» У працэсе навучання лексіцы з выкарыстаннем камп'ютара кантроль за выкананнем заданняў ажыццяўляеца на ўсіх этапах работы, так рашаецца праблема адваротнай сувязі.

Такім чынам, камп'ютэр стварае ўмовы для індывідуалізацыі і інтэнсіфікацыі працэсу навучання лексіцы, павышае матывацый, садзейнічае фарміраванню навыкаў самастойнай працы ў малодшых школьнікаў. Камп'ютэр – гэта своеасаблівы электронны рэпетытар, які дапаможа хутка і эфектыўна паширыць слоўнікавы запас вучняў, павысіць узровень пісьменнасці, пайтaryць правілы, праверыць свае веды.